

Пералік дакументаў і (або) звестак, неабходных для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, якія запытваюцца адказнымі службовымі асобамі дзяржаўнай установы «Навукова-практычны цэнтр Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь» самастойна, не ўключаных у пералік дакументаў і (або) звестак, якія прадастаўляюцца зацікаўленымі асобамі

<p>Пункт адміністрацыйнай працэдуры згодна з Пералікам адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян, зацверджаны Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 №200</p>	<p>Найменне адміністрацыйнай працэдуры</p>	<p>Пералік дакументаў і (або) звестак, неабходных для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, якія запытваюцца адказнымі службовымі асобамі дзяржаўнай установы «Навукова-практычны цэнтр Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь» самастойна, не ўключаных у пералік дакументаў і (або) звестак, якія прадастаўляюцца зацікаўленымі асобамі*</p>
<p>падпункт 1.1.5</p>	<p>Прыняцце рашэння аб пастаноўцы на ўлік грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў .</p>	<p>даведка аб займаемым у дадзеным населеным пункце жылым памяшканні і складзе сям'і, што выдаецца арганізацыяй, якая ажыццяўляе эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) якая прадастаўляе жыллёва-камунальныя паслугі, або арганізацыяй, якая падала жылое памяшканне, або раённым, гарадскім (гарадоў раённага падпарадкавання), пасялковым, сельскім саветам дэпутатаў (выканаўчым камітэтам);</p> <p>даведкі аб жылых памяшканнях, якія знаходзяцца ва ўласнасці грамадзяніна і чальцоў яго сям'і ў населеным пункце па месцы падачы заявы аб прыняцці на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў (пры падачы заявы ў г. Мінску – аб жылых памяшканнях, якія знаходзяцца ва ўласнасці грамадзяніна і аб чальцах яго сям'і, якія пражываюць сумесна з ім у жылых памяшканнях у г. Мінску і Мінскім раёне), якія выдаюцца тэрытарыяльнай арганізацыяй па дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, правоў на яе і здзелак з ёю;</p> <p>рашэнне мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб прызнанні займаемага жылога памяшкання не адпаведным ўстаноўленым для пражывання санітарным і тэхнічным патрабаванням – пры прыняцці грамадзян на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў на падставе, прадугледжанай у падпункце 3.1.3 пункта 3 Палажэння аб уліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, і парадку прадастаўлення жылых памяшканняў дзяржаўнага жыллёвага фонду, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 2013/12/16 № 563 (далей - Палажэнне);</p>

зключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі аб наяўнасці ў грамадзяніна захворванняў, названых у пераліку, які вызначаецца Міністэрствам аховы здароўя, пры наяўнасці якіх прызнаецца немагчымым яго сумеснае пражыванне з іншымі асобамі ў адным пакоі або аднапакаёвай кватэры, – пры прыняцці грамадзян на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў на падставе , прадугледжанай у падпункце 3.1.7 пункта 3 Палажэння;

копіі дакумента аб адукацыі і працоўнага дагавора (кантракта) з працаўладкаваўшай арганізацыяй, – пры прыняцці грамадзян на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў на падставе, прадугледжанай у падпункце 3.2 пункта 3 Палажэння;

дагавор найму жыллага памяшкання – пры прыняцці грамадзян на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў на падставах, прадугледжаных у падпунктах 3.1.4 - 3.1.6 пункта 3 Палажэння, дагавор лізінгу жыллага памяшкання – пры прыняцці грамадзян на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў па падставе, прадугледжанай у падпункце 3.1.5 пункта 3 Палажэння;

звесткі аб атрыманні (неатрыманні) ільготнага крэдыту, аднаразовай субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жыллага памяшкання грамадзянінам і чальцамі яго сям'і, з якімі ён прымаецца на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў;

даведка, якая змяшчае звесткі з запісу акта аб заключэнні шлюбу, калі ў запісе акта аб заключэнні шлюбу муж і жонка значацца як тыя, хто звязаліся шлюбам ўпершыню – пры прыняцці грамадзян на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў на падставе, прадугледжанай у падпункце 3.1.11 пункта 3 Палажэння;

копія працоўнага дагавора – пры прыняцці грамадзян на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў на падставе, прадугледжанай у падпункце 3.1.4 пункта 3 Палажэння;

даведка аб стане на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў – пры прыняцці на ўлік грамадзян у выпадку, калі муж і жонка зарэгістраваныя ў розных населеных пунктах або ў розных раёнах населенага пункта;

іншыя дакументы (звесткі), неабходныя для прыняцця грамадзян на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў.

(Пункт 15 Палажэння аб уліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, і парадку прадастаўлення жылых памяшканняў дзяржаўнага жыллёвага фонду, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 2013/12/16 № 563)

пункт 2.5.	Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах	у органах Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва – пра перыяды выплаты абавязковых страхавых узносаў у бюджэт фонду (з 1 студзеня 2003 г.), пастаноўцы на ўлік у якасці плацельшчыкаў абавязковых страхавых узносаў у бюджэт фонду, якія самастойна выплачваюць абавязковыя страхавыя ўносы, інфармацыі, якая маецца ў органаў Фонду ў межах заключаных пагадненняў па пытаннях дзяржаўных дапамог;
пункт 2.6.	Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці	у падатковых органах – аб прыпыненні прадпрымальніцкай, рамеснай дзейнасці, дзейнасці ў сферы аграэкатурызму ў сувязі з доглядам дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў, аб выплаце збору за ажыццяўленне рамеснай дзейнасці, дзейнасці па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму (для назначэння і выплаты дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дапамогі па догляду за дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў);
пункт 2.8.	Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці	у мясцовых выканаўчых і распарадчых органах, іншых рэгіструючых органах – аб рэгістрацыі ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка, прыпыненні дзейнасці індывідуальнага прадпрымальніка ў парадку, устаноўленым заканадаўствам (за выключэннем прыпынення дзейнасці ў сувязі з доглядам за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў), знаходжанні індывідуальнага прадпрымальніка ў працэсе спынення дзейнасці (для прызначэння і выплаты дапамогі па догляду дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў);
пункт 2.9.	Прызначэнне дапамогі па доглядзе за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў	у Міністэрстве юстыцыі – аб прыпыненні натарыяльнай дзейнасці ў парадку, устаноўленым заканадаўствам (на падставе рашэння Кваліфікацыйнай камісіі па пытаннях натарыяльнай дзейнасці аб прыпыненні паўнамоцтваў натарыуса) (для прызначэння і выплаты дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дапамогі па догляду за дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў);
пункт 2.9-1.	Прызначэнне дапамогі сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў	у Міністэрстве юстыцыі – аб прыпыненні натарыяльнай дзейнасці ў парадку, устаноўленым заканадаўствам (на падставе рашэння Кваліфікацыйнай камісіі па пытаннях натарыяльнай дзейнасці аб прыпыненні паўнамоцтваў натарыуса) (для прызначэння і выплаты дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дапамогі па догляду за дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў);
пункт 2.12.	Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў	у тэрытарыяльных калегіях адвакатаў – аб прыпыненні адвакацкай дзейнасці ў парадку, устаноўленым заканадаўствам (для назначэння і выплаты дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дапамогі па догляду дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў); у органах па працы, занятасці і сацыяльнай абароне – аб знаходжанні дзіцяці-інваліда ва ўстанове сацыяльнага абслугоўвання, які ажыццяўляе стацыянарнае сацыяльнае абслугоўванне, рэгістрацыі грамадзяніна ў якасці беспрацоўнага (для прызначэння і выплаты дапамогі па догляду за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і дапамогі па догляду за дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў), неатрыманні пенсіі, штомесячнага грашовага забеспячэння ў адпаведнасці з заканадаўствам аб дзяржаўнай службе (для прызначэння і выплаты дапамогі па догляду за дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у органах па працы, занятасці і сацыяльнай абароне); у структурных падраздзяленнях мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, якія ажыццяўляюць дзяржаўна-ўладныя паўнамоцтвы ў сферы адукацыі, – пра знаходжанне дзіцяці ў дзіцячай інтэрнатнай установе; ва ўстановах адукацыі, а таксама ў іншых арганізацыях і ў індывідуальных прадпрымальнікаў, якія рэалізуюць адукацыйную праграму дашкольнай адукацыі, – пра

навучанне дзіцяці (у тым ліку пры атрыманні дашкольнай адукацыі) і выхаванні дзіцяці ў сям'і;
у арганізацыях аховы здароўя – аб назіранні дзіцяці па месцы пражывання, пра афармленне дакументаў для залічэння дзіцяці ва ўстанову адукацыі з кругласутачным рэжымам знаходжання, установу сацыяльнага абслугоўвання, якая ажыццяўляе стацыянарнае сацыяльнае абслугоўванне, дзіцячую інтэрнатную ўстанову;

у падраздзяленнях па грамадзянстве і міграцыі органаў унутраных спраў, арганізацыях, якія ажыццяўляюць эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) прадстаўляюць жыллёва-камунальныя паслугі, у жыллёва-будаўнічым (жыллёвым) кааператыве, таварыстве ўласнікаў, сельскім, пасялковым выканаўчым камітэце, арганізацыі, ва ўласнасці або гаспадарчым вядзенні або апэратыўным кіраванні якой знаходзяцца жылыя памяшканні, саадаводчым таварыстве, дзяржаўным органе (арганізацыі), у якім прадугледжана ваенная служба – аб рэгістрацыі па месцы жыхарства (месцы знаходжання) грамадзян Рэспублікі Беларусь, замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія ўвесь час пражываюць у Рэспубліцы Беларусь;

у філіялах Беларускага рэспубліканскага ўнітарнага страхавога прадпрыемства "Белдзяржстрах" – аб неатрыманні штомесячнай страхавой выплаты ў адпаведнасці з заканадаўствам аб абавязковым страхаванні ад няшчасных выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванняў (для прызначэння і выплаты дапамогі па догляду за дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у органах па працы, занятасці і сацыяльнай абароне);

у дзяржаўных органах, арганізацыях, якія прызначаюць і выплачваюць дзяржаўныя дапамогі, – аб неатрыманні дапамогі на дзяцей;

у камерцыйных арганізацыях – аб сярэдняй колькасці работнікаў (для прызначэння і выплаты дзяржаўных дапамог у органах па працы, занятасці і сацыяльнай абароне);

у кампетэнтных органах, іншых арганізацыях дзяржаў, з якімі ў Рэспубліцы Беларусь заключаны міжнародныя дагаворы, двухбаковыя пагадненні аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны, – аб неатрыманні дапамог, аналагічных дапамогам у сувязі з нараджэннем дзіцяці і па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў, пра рэгістрацыю па месцы жыхарства або атрыманні дазволу на часовае пражыванне за межамі Рэспублікі Беларусь, аб факце работы па працоўнаму дагавору (кантракту), грамадзянска-прававым дагаворы, прадметам якога з'яўляецца аказанне паслуг, выкананне работ і стварэнне аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці, ажыццяўлення іншых відаў дзейнасці.

(Пункт 5 Палажэння аб парадку прызначэння і выплаты дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей зацверджанага Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 2013/06/28 № 569)

* – Зацікаўленая асоба пры падачы заявы мае права самастойна прадставіць пазначаныя дакументы і (або) звесткі.